

Lawn Mower

L 4710S L 5144S L 5154S L 5362S

User manual



Руководство пользователя
Бензиновая газонокосилка



Кірауніцтва карыстальніка
Бензінавая газонакасілка





СОДЕРЖАНИЕ

Примечания	3
Предисловие	4
Описание изделия	4
Технические характеристики	5
Комплектность	5
Общий вид	6
Информация по безопасности	7
Описание символов	10
Сборка и подготовка к работе.....	12
Работа с газонокосилкой.....	14
Соблюдение предписаний.....	21
График техобслуживания	22
Регламент техобслуживания для получения Расширенной гарантии 2 года	23
Неисправности и меры по их устранению	24
Критерии предельных состояний	25
Сведения о квалификации	25
Гарантийные обязательства	25
Правила транспортировки и хранения.....	26
Утилизация.....	26
Сведения о декларации о соответствии	26

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и использованием данного оборудования. Информация, содержащаяся в данной публикации, являлась верной на момент поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких- либо обязательств.





ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение бензиновой газонокосилки HYUNDAI. В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и использованию моделей газонокосилок HYUNDAI.

Все данные в этом документе содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут не быть отражены в данном руководстве. А также рисунки и изображения могут отличаться от реального изделия.

Перед началом работы с газонокосилкой необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Бензиновые газонокосилки HYUNDAI - отличные помощники на садовом участке при кошении любых площадей.

Газонокосилки HYUNDAI оснащены оригинальным 4-тактным двигателем HYUNDAI; отличаются центральной регулировкой высоты кошения, колесами большего диаметра на подшипниках, вместительным травосборником и прочным корпусом.

Газонокосилка HYUNDAI предназначена для эксплуатации в личных, некоммерческих целях. Естественный ресурс ее рассчитан на использование суммарной продолжительность в год 160 часов. Беспрерывное время работы не должно составлять более 40 минут, после чего необходимо делать перерывы не менее 20 минут, суммарно не более 3-х часов в день. В ином случае моторесурс изделия будет вырабатываться пропорционально превышению рекомендованного времени работы.

Расшифровка обозначений:

L - Lawn mower (газонокосилка)
S - самоходная

Серийный номер изделия HYUNDAI на табличке, расположенной на изделии, содержит информацию о дате его производства:

1. Дата изготовления
2. Название модели
3. Номер изделия

012022L4710S-001



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	L 4710S	L 5144S	L 5154S	L 5362S
Модель двигателя	HYUNDAI ICV145 OHV	HYUNDAI ICV170 OHV	HYUNDAI ICV175 OHV	HYUNDAI ICV200 OHV
Выходная мощность, кВт/л.с.	3.1/4.2	3.3/4.5	4.0/5.4	4.6/6.2
Объем двигателя, см 3	149	170	173	196
Объем бензобака, л	1.0	1.0	1.0	1.0
Объем картера, л	0.5	0.5	0.6	0.6
Ширина среза, мм	460	510	510	530
Высота среза min, мм	25	25	25	25
Высота среза max, мм	75	75	75	75
Объем травосборника, л	70	70	70	70
Регулировка высоты кошения	центральная			
Диаметр колес(передние/задние),мм	177.8/254	203/279	203/279	203/279
Уровень звуковой мощности, дБ	96	98	98	98
Режущий нож	2-х лопастной			
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Функция мульчирования	да	да	да	да
Наличие привода движения	есть	есть	есть	есть
Выброс	задний/боковой			
Вес нетто/брутто, кг	30/33	36/39	37/40	39/42
Габариты	740*570*440	830*570*440	830*570*500	855*575*500

Комплектность:

В комплект поставки входит: Газонокосилка -1 шт.
2-х лопастная система для скашивания травы -1 шт.
Травосборник -1 шт.
Держатель ручки стартера -1 шт.
Свечной ключ -1 шт.
Быстроажимные фиксаторы..... -1 шт.
Руководство пользователя..... -1 шт.
Упаковка



ОБЩИЙ ВИД




рис. 1

1	Верхняя рукоятка
2	Рычаг остановки двигателя
3	Быстроажимные фиксаторы
4	Фиксаторы тросиков
5	Крышка топливного бака
6	Ручка стартера
7	Двигатель HYUNDAI
8	Корпус воздушного фильтра
9	Свеча зажигания
10	Металлический корпус
11	Маслозаливная горловина
12	Ручка регулировки высоты скашивания
13	Крышка травосборника
14	Травосборник
15	Рычаг привода задних колес
16	Ручка управления воздушной заслонкой (в моделях L5154S и L5362S) Универсальная ручка управления (в моделях L4710S и L5144S)
17	Ручка регулировки оборотов двигателя (в моделях L5154S и L5362S)
18	Панель повышенного комфорта



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать эти требования по технике безопасности:

Перед первым применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранять ее для дальнейшего использования.

Перед вводом в эксплуатацию пользователь устройства должен ознакомиться с функциями и элементами управления газонокосилкой.

Оператор должен знать, как можно немедленно остановить рабочие узлы газонокосилки и двигатель.

Во время работы газонокосилки необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации. В противном случае возникает опасность травматизма или опасность повреждения устройства.

Приводить газонокосилку в действие разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии.

Запрещается работать с газонокосилкой после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотиков, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.

Данное устройство предназначено только для кошения и сбора травы. Использование газонокосилки в других целях запрещено.

Опасность травматизма!

- Работать с газонокосилкой разрешается только пользователям, которые прочитали инструкцию по эксплуатации. Ни в коем случае нельзя доверять управление устройством детям.
- Необходимо учитывать, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или угрозу для жизни других персон и их имущества.
- Никогда не пользуйтесь газонокосилкой при нахождении людей, детей и животных в непосредственной близости от рабочей зоны.
- Газонокосилка HYUNDAI удовлетворяет требованиям действующих европейских норм по правилам техники безопасности.



Из соображений безопасности не вносите никаких изменений в конструкцию устройств.

С целью исключения возгорания двигатель и выхлопная труба должны быть чистыми от травы, листьев или вытекшего масла (смазки) и топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работать с бензокосилкой разрешается только пользователям, которые прочитали инструкцию по эксплуатации. Ни в коем случае нельзя доверять управление устройством детям. Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей), с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они находятся под присмотром, или не проконсультированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. **НЕ ДОПУСТИМЫ** игры детей с прибором.

ВНИМАНИЕ! Бензокосилка имеет повышенный уровень шума и вибрации. Внимательно изучите руководство по эксплуатации. Рекомендуется работа с применением средств индивидуальной защиты и защитой временем в соответствии с санитарными нормами.

Перед тем, как приступить к работе

При эксплуатации устройства всегда одевайте прочную обувь на нескользящей подошве и длинные брюки. Не разрешается работать с устройством без обуви или в сандалиях.

Перед пользованием всегда производите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что оснастка и детали не изношены и не имеют повреждений. При поврежденных режущих кромках или крепежных винтах, необходимо заменить комплект полностью, чтобы не нарушить баланс устройства.

Тщательно проверьте предполагаемую зону использования газонокосилки и удалите все посторонние предметы.

Для того чтобы устройство работало надежно, затягивайте все гайки, болты и винты до упора.

Действия при работе газонокосилкой

• Включайте двигатель в соответствии с указаниями и только при обеспечении безопасного расстояния от ног до ножа.

Косить разрешается только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

• Руки и ноги не должны располагаться на вращающихся и режущих элементах или под ними.

• При запуске мотора не наклонять газонокосилку.

• Во время работы нельзя торопиться, нужно спокойно, равномерно двигаться.

• Необходимо соблюдать особую осторожность во время поворота или при движении газонокосилки на себя.

• Можно использовать устройство на холмистой местности с подъемом склонов не более 15°. Необходимо следить за тем, чтобы на склонах была опора для ног.

• При использовании газонокосилок с колесами рекомендуется косить вдоль поверхности склона (никогда не двигаться вверх и вниз).

• Запрещается работать газонокосилкой с неисправной защитой или без установленных предохранительных механизмов, например заслонок и/или контейнера для травы.

• Избегайте слишком длительного управления устройством, так как продолжительное воздействие вибрации на руки оператора может нанести вред.

• Ни в коем случае не приподнимайте и не транспортируйте устройство при работающем двигателе.

• Запрещено присутствие посторонних лиц в рабочей зоне.

Остановите двигатель, если:

- устройство находится без присмотра;
- перед заправкой топливом;
- перед сменой травосборника;
- перед чисткой загрязненной деки;
- перед проверкой, чисткой или работой по ремонту газонокосилки;
- перед регулировкой высоты скашивания;
- после удара посторонним предметом проверьте газонокосилку на предмет повреждений и отремонтируйте при необходимости перед повторным запуском;





- при начале ненормальной вибрации газонокосилки (проверить немедленно);
- перед транспортировкой.

Закройте дроссельную заслонку при отключении мотора и, при наличии на моторе топливного крана, закройте его после завершения работы.

ОСТОРОЖНО!

Бензин сильно токсичен и горюч!



- Храните бензин только в предназначенных для этого емкостях.

Храните бензин вдали от источников искр, открытого пламени, постоянного горения, а также источников тепла и других источников

- Устройство транспортируйте только с пустым топливным баком и закрытым краном топливного бака (при его наличии). Если бензобак следует опустошить, то запустите двигатель вне помещения до полной выработки топлива.

- Заправку производите только на открытой местности. Не курите во время заправки.

- Топливный бак не заполняйте полностью, а наливайте топливо приблизительно на 4 см. ниже кромки наливного патрубка, чтобы имелось место для расширения топлива.

- Заливать бензин необходимо до запуска двигателя. Во время работы двигателя или при не остывшем устройстве нельзя открывать крышку бензобака или доливать бензин.

- Если Вы перелили бензин через край, то запускать двигатель можно только после очистки поверхности, залитой бензином. Не включайте зажигание до того момента, пока пары бензина не улетучились(протереть насухо).

- Крышка бензобака должна быть плотно закрыта.

Из соображений безопасности необходимо проверять топливопровод, бензобак, пробку бензобака и подсоединения на отсутствие повреждений и нарушения соединений. При необходимости соответствующие узлы надо заменить.

- Следует заменять поврежденные глушители и защитные пластины.

- Никогда не оставляйте устройство с бензином в бензобаке в помещении.

Есть опасность вступления бензиновых паров в контакт с открытым огнем или искрами и возможно их воспламенение.

- Перед тем как поставить устройство в закрытое помещение, дайте возможность двигателю остывть.

• Газонокосилка выделяет отработавшие газы пока двигатель работает. Никогда не используйте моторизованное устройство в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. Существует прямая угроза жизни вследствие отравления!



ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



1: Перед использованием внимательно изучите руководство пользователя.



2: Следите за тем, чтобы в опасной зоне не было людей.



3: При выполнении ремонтных работ, необходимо снять колпачок свечи зажигания и затем вставить его в соответствии с руководством по эксплуатации.



4: Перед использованием двигатель должен быть заправлен маслом и бензином! Запрещается заливать топливо в бак во время работы двигателя.



5: Опасность повреждения руки или ноги. Не дотрагивайтесь до движущихся частей!!!



6: Во время движения необходимо надевать защитные очки и наушники в целях защиты оператора.



7: Бензин является легко воспламеняющимся веществом. Дайте двигателю остыть 2 мин перед заправкой.



8: Бензин является легко воспламеняющимся веществом. Дайте двигателю остыть 2 мин. перед заправкой. Газонокосилка выделяет отработанные газы, пока двигатель работает. Никогда не эксплуатируйте устройство в закрытых или плохо проветриваемых помещениях! Существует угроза жизни вследствие отравления!



9: Не дотрагивайтесь до горячих частей устройства.



10. Остерегайтесь возможного выброса камней и веток из-под устройства в процессе движения. Не стойте перед работающим устройством.



11. ВНИМАНИЕ! При работе с устройством соблюдайте технику безопасности.

**Максимальный
уровень шума : $L_{WA} = 96 \text{ дБ(A)}$**



Обозначения на рукоятке регулировки оборотов движения:

- Максимальная скорость для скашивания.
- Минимальная скорость для холостого хода.



СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка рукоятки

- Закрепите нижнюю рукоятку с двух сторон к корпусу газонокосилки, и верхнюю рукоятку на нижней рукоятке, как показано на рис.2а с помощью четырех болтов(1) и быстросажимных фиксаторов(2).

Прикрепите ручку стартера к верхней рукоятке с помощью пластиковых фиксаторов.




рис.2а

- Положение рукоятки может быть отрегулировано при помощи изменения позиции болтов крепления нижней рукоятки как показано на рис.2б. Отверстие Н используйте для более высокого положения рукоятки, отверстие L для низкого положения рукоятки.




рис.2б

- Закрепите соответствующие тросы к рычагу привода колес (15) остановки двигателя (2) как показано на рис. 2с.




рис.2с

- На верхней рукоятке установите и закрепите панель с помощью 2-х болтов, как показано на рис. 2д.




рис.2д

Установка травосборника

- Вставьте раму травосборника в мешок при помощи пластиковых креплений. Поднимите заднюю крышку (13) и установите травосборник (14) как показано на рис. 3.




рис. 3

- При эксплуатации газонокосилки без травосборника, закрытый корпус будет захватывать больше травы. Возможно засорение деки, если трава очень сочная или высокая. При засорении, выбирается более медленная скорость движения. Можно также увеличить высоту среза.
- Если вы хотите оставить скошенную траву на газоне, рекомендуется использовать мульчирующий нож (в комплект не входит, приобретается отдельно).
- После снятия травосборника, крышка автоматически закрывается для предохранения оператора от объектов, которые могут быть отброшены ножом.

Установка мульчирующей заглушки

Мульчирующая заглушка повышает эффективность работы при мульчировании. Перед установкой мульчирующей заглушки поднимите заднюю крышку (6) и снимите травосборник. Поднимите заднюю крышку и установите заглушку (21) как показано на рис.4.

Заднюю крышку можно зафиксировать в приподнятом положении при помощи заглушки, как показано на рис.4.

Регулировка рукоятки

Перед началом работы с газонокосилкой, необходимо затянуть ручки фиксации рукоятки.

Отрегулируйте верхнюю рукоятку под ваш рост. Для этого ослабьте верхние фиксирующие зажимы и установите рукоятку на нужную высоту. Затяните фиксирующие зажимы. Фиксаторы могут быть ослаблены для складывания ручек при хранении или транспортировке.




рис. 4

Процедура разборки выполняется следующим образом:

1. Снимите травосборник и поместите его сверху мотора так, чтобы отверстие корзины находилось перед косилкой.

2. Ослабьте ручки блокировки рукоятки, разверните нижнюю рукоятку. После складывания, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать сгиба и перекручивания управляющих тросиков.

Установка бокового выброса

При кошении без травосборника рекомендуется использовать боковой выброс. Для этого необходимо поднять боковую крышку (23) и закрепить боковой желоб (9). При мульчировании боковой выброс использовать не рекомендуется (рис. 5).

Регулировка высоты скашивания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Движущийся нож может привести к серьезным повреждениям и травмам. Перед началом регулировки высоты среза необходимо убедиться, что мотор выключен.

В данных моделях предусмотрена регулировка высоты среза до 6 уровней: от 25 мм до 75 мм. Фактическая высота будет изменяться в зависимости от условий газона и грунта. Для регулировки высоты скашивания, потянуть рычаг регулировки высоты скашивания в сторону колеса и передвинуть его в предполагаемый паз. Выберите правильную высоту среза в соответствии с требованиями покоса. Высота среза от 35 мм до 55 мм подходит для большинства газонов в прохладную погоду. Более высокий срез необходим для защиты газона во время жарких летних месяцев. Консультацию о конкретных типах травы и условиях покоса можно получить в местном центре садоводства.




рис. 5

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Внимание! Газонокосилки поставляются без масла в двигателе!

При этом в частях двигателя могут присутствовать остатки масла после обязательной заводской проверки работоспособности двигателя.

Залейте масло до маркировки MAX на щупе. Объем картера см. в Таблице (стр.5). Газонокосилка при этом должна быть размещена на ровной горизонтальной поверхности. При измерении масла, щуп не должен быть вкручен. Переполнение не допускается, т.к. может привести к задымлению, загрязнению свечи зажигания и воздушного фильтра, и, следовательно, к затруднениям при запуске двигателя.

Регулярно проверяйте уровень масла.

Подробности в разделе «Моторное масло» (стр.18).



РАБОТА С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

Запуск газонокосилки

1. Установить ручку регулировки воздушной заслонки (16) в позицию CHOKE/закрыто (рис.6а) - для моделей L5154S и L5362S.
Установить универсальную ручку управления (16) в положение ОТ СЕБЯ- (рис.6а) - для моделей L4710S и L5144S.
2. Подтяните рычаг остановки двигателя(2) к верхней рукоятке(1) и удерживайте его рис.6б.
3. Подтяните ручку стартера (6) до момента, когда почувствуете сопротивление и резко потяните ее для запуска двигателя. Не бросайте ручку стартера (6) после запуска, а плавно отпустите ее. Если двигатель не запускается, повторите процедуру 2-3 раза (рис.6с).
4. Для моделей L5154S и L5362S - установите ручку регулировки воздушной заслонки (16) в положение RUN (рис.6д). При низких температурах дайте поработать двигателю 30 секунд на малых оборотах, прежде чем увеличить их и начать движение.
5. Подтяните рычаг привода колес (15) к верхней рукоятке, газонокосилка начнет движение (рис.6е).
6. Для моделей L5154S и L5362S - обороты двигателя можно регулировать с помощью ручки регулировки (17) от 2,7 до 5 км/ч. Для достижения оптимального результата кошения, рекомендуется косить на высоких оборотах двигателя.




рис. 6

Кошение

- Во время работы нельзя торопиться, двигаться надо спокойно;
- Следите за тем, чтобы на склонах была опора для ног;
- При использовании газонокосилок на колесах всегда двигаться вдоль поверхности склона, и никогда - вверх или вниз ее.
- При изменении направления движения, быть предельно внимательным.
- Не косить на склонах с углом наклона более 15° (рис.7).

ВНИМАНИЕ!!! При работе на склонах, возможен контакт режущего ножа с поверхностью земли, что может вызвать повреждение режущего элемента и неожиданный выброс земли или камней из под корпуса газонокосилки. Газонокосилка всегда должна опираться четырьмя колесами на обрабатываемую площадь.




рис. 7

Остановка двигателя

Для модели L4710S и L5144S - установите универсальную ручку управления (16) в минимальное положение (до упора на себя). Отпустите рычаг привода колёс (15) и рычаг остановки двигателя (2) рис.8.

Для модели L5154S и L5362S - установите рычаг регулировки оборотов (17) в минимальное положение (рис.7). Отпустите рычаг привода колес (15) и отпустите рычаг остановки двигателя (2) рис.8.

ВНИМАНИЕ! После остановки двигателя, нож продолжает вращаться несколько секунд! Будьте осторожны!

Условия окружающей среды

На работу четырехтактного двигателя HYUNDAI влияют следующие факторы:

ТЕМПЕРАТУРА:

- Работа при низкой температуре может привести к затрудненному холодному запуску.
- Работа при очень высокой температуре может привести к затрудненному горячему старту из-за испарений топлива в поплавковой камере карбюратора или в помпе.

В любом случае, необходимо использовать масло, соответствующее рабочей температуре.

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ:

- При более высокой высоте над уровнем моря, двигатель вырабатывает более низкую максимальную мощность.
- Таким образом, при большой высоте над уровнем моря необходимо избегать слишком высокого среза или мокрой травы.

ТОПЛИВО:

Для обеспечения надежной работы необходимо использовать только качественное топливо:

- а) Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92;
- б) Используйте чистый, свежий бензин. Приобретайте бензин в количестве, которое может быть использовано в течение 30 дней;
- в) Не добавляйте масло или какие либо виды присадок к топливу.

МАСЛО:

Используйте только высококачественное масло, выбирая коэффициент вязкости в соответствии с рабочей температурой.

- а) Используйте только масло с моющими присадками классификации SF-SG.
- б) Для выбора коэффициента вязкости SAE руководствуйтесь рекомендациями, указанными производителями на упаковке. Масло, используемое при температуре от +5 до +35°: SAE30, 10W30, 10W40.
- в) Использование всесезонного масла при высокой температуре может привести к более высокому потреблению масла; поэтому необходимо постоянно проверять уровень масла.
- г) Запрещается смешивать масло от разных производителей и разных маркировок.
- д) Использование масла SAE 30 при температуре ниже 5 градусов, может произойти повреждение мотора из-за недостаточной смазки.




рис. 7

рис. 8

е) Масло должно быть налито до маркировки MAX. Переполнение не допускается.

Переполнение масла может привести к следующим случаям:

- Задымление;

- Загрязнение свечи зажигания и воздушного фильтра и, следовательно, к затруднениям при запуске двигателя.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР:

Воздушный фильтр предохраняет от попадания срезанной травы и грязи в мотор.

а) Всегда следите за тем, чтобы фильтрующий элемент был чистым и находился в исправном состоянии;

б) При необходимости замените фильтрующий элемент на новый, оригинальный.

в) Никогда не запускайте мотор без правильно установленного фильтрующего элемента.

Свеча зажигания

Не все свечи зажигания для двигателя одинаковые.

а) Необходимо использовать свечу зажигания только рекомендованного типа с соответствующим диапазоном нагрева. Рекомендуемый тип свечи - F6RTC.

б) Проверьте длину резьбы. Слишком длинная может повредить мотор.

в) Удостоверьтесь, что электроды чистые и установлен правильный зазор. Зазор должен быть 07-08 мм.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед началом проведения технического обслуживания обязательно выключите двигатель.



Во избежание ожогов и травм, дайте двигателю остить, минимум 15 минут.

Используйте только оригинальные запасные части HYUNDAI. Использование неоригинальных запасных частей может повредить газонокосилку и нанести травмы оператору.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты. Это обеспечит безопасность работы;
2. Запрещается хранить оборудование с топливом в баке внутри зданий, где испарения могут воспламениться от открытого огня или искры;
3. Перед размещением косилки на хранение, необходимо дать ей остить;
4. Для уменьшения опасности возгорания, следите за тем, чтобы в зоне мотора, глушителя, аккумуляторов и топлива не было травы, листьев или смазочных веществ.
5. Регулярно проверяйте травосборник газонокосилки на предмет изношенности или повреждения;
6. В целях безопасности замените изношенные или поврежденные части;
7. Топливный бак должен быть пустым. Слив топлива из бака выполняется вне помещения;
8. Надевайте прочные перчатки при смене режущего ножа;

9. Все работы по смене, балансировке, заточке ножа должны происходить только в специализированном сервисном центре.
10. Никогда не используйте некачественные или сломанные запасные части. Все замененные бракованные или изношенные части должны быть утилизированы.

Перед запуском мотора всегда выполняйте проверку следующих узлов:

РЕЖУЩИЕ НОЖИ

Отпустить рычаг остановки двигателя (2) и наклонить газонокосилку вправо так, чтобы сторона карбюратора оказалась вверху.

Примечание: Если газонокосилка наклонена стороной карбюратора вниз, то возможно вытекание топлива и затруднение запуска мотора.



Необходимо проверить ножи на предмет изношенности и повреждения. Тупые ножи могут быть заточены. Изношенные, согнутые, треснувшие или имеющие другие повреждения ножи должны быть заменены.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изношенный или поврежденный нож может привести к серьезным травмам. Перед началом эксплуатации газонокосилки, необходимо всегда проверять состояние ножей.

Если ножи нуждаются в заточке или замене, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр HYUNDAI. При наличии динамометрического ключа возможно самостоятельное удаление и установка ножей (Рис.9).

Заточка ножей: Чтобы избежать затупления ножей, разбалансировки или плохого качества среза, ножи необходимо затачивать в специализированном сервисном центре HYUNDAI.




рис. 9

Замена ножей:
Для замены используются оригинальные ножи HYUNDAI, либо эквивалентные.
Проверить качество затягивания болтов ножей. Для предотвращения проворачивания ножей при затягивании болтов использовать деревянный блок. Для защиты рук рекомендуется использовать прочные перчатки.
Момент силы затяжки болтов ножей: 37 Нм.



ТРАВОСБОРНИК

Проверить состояние контейнера для травы и отсутствие засорения.

Засоренный травосборник не сможет качественно собирать траву.

При необходимости очистки травосборника, промыть его из садового шланга и высушить перед использованием, поскольку влажный травосборник будет засоряться быстрее.

Во время эксплуатации происходит изнашивание травосборника и поэтому его необходимо менять. При работе на газонокосилке с поврежденным или изношенным травосборником, предметы, поднимаемые ножом, будут выбрасываться через материал травосборника.

ВНИМАНИЕ!!! Предметы, выброшенные через изношенный или поврежденный травосборник, могут привести к серьезным травмам. При необходимости установите новый травосборник.



Очистка травосборника

Вместимость травосборника для моделей L 4710S, L5144S, L5154S, L5362S составляет 70 л. и его необходимо чистить, для того, чтобы не было потери силы всасывания скошенной травы.

ФУНКЦИЯ МОКРОЙ ОЧИСТКИ:

На левой стороне деки косилки имеется водяная форсунка для промывки деки. При использовании водяной форсунки машина должна находиться в самом низком положении и стоять на газоне. Это гарантирует, что вода останется под настилом во время очистки.

1. Подсоедините шланг к насадке.
2. Включите воду и запустите двигатель.
3. Вращение лопастей гарантирует, что вода будет очищать нижнюю часть деки.

МОТОРНОЕ МАСЛО

Уровень масла в моторе проверяется при остановленном двигателе и размещении газонокосилки на ровной горизонтальной поверхности.

1. Снять крышку масляного фильтра и вытереть измерительный щуп.
2. Вставить щуп в горлышко масляного фильтра, не закручивая его.
3. Проверить уровень масла на щупе. Если уровень масла близок к нижнему пределу, долить до максимального уровня. Не допускается переполнения.

Рекомендуется использовать моторное масло для четырехтактного двигателя качества премиум SAE30, 10W30, 10W40.

Производительность мотора, его надежность и срок службы зависят от множества факторов, а также от качества используемого топлива, масла и регулярного технического обслуживания.



ВНИМАНИЕ!!! Использование масла для двухтактного двигателя может привести к повреждению мотора!



ВНИМАНИЕ!!! Запуск мотора с низким уровнем масла также может привести к его поломке и отказу в гарантийном ремонте. Всегда проверяйте и доливайте уровень масла перед запуском.

ТОПЛИВО

Емкость топливного бака: 1 л.

Снять крышку заливной горловины и проверить уровень топлива. Залить топливо в бак, если уровень топлива низкий. Заливать топливо аккуратно, избегая переполнения и перелива. На горлышке заливной горловины не должно быть подтеков топлива (рис.10).




рис. 10

ВНИМАНИЕ!!!

Бензин - легковоспламеняющаяся жидкость и его испарения могут взорваться и привести к серьезным травмам и смертельным случаям. Соблюдать чрезвычайную осторожность при работе с бензином.



ХРАНИТЬ В МЕСТАХ НЕ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ! Заправка топлива должна осуществляться в хорошо вентилируемом месте при остановленном моторе. Не курить, не допускать открытого огня или искрения в помещении, где выполняется заправка мотора или храниться бензин. Избегать длительного контакта бензина с кожей.



После заливки топлива, тщательно закрутить крышку бака. При переливании некоторого количества бензина, перед запуском мотора протереть насухо все подтеки топлива.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Регулярно проверяйте состояние и чистоту воздушного фильтра. Загрязненный воздушный фильтр может препятствовать воздушному потоку в карбюратор, приводя к снижению производительности мотора. Через поврежденный воздушный фильтр возможно попадание грязи в мотор, что приводит к более быстрому его изнашиванию. Очистка фильтра на рис. 11.

- Нажмите на защелки (2) на крышке (1) и снимите ее.

- Вытащите фильтрующие элементы (3),(4).

- Проверьте фильтрующие элементы.

При обнаружении повреждений, замените их. Очистите или замените фильтр при сильном загрязнении. Очистка элемента воздушного фильтра производите в слабомыльном растворе. Затем высушите. Промокните в свежем моторном масле и хорошо отожмите, удалив излишки масла.

- Коробку (5), в которую монтируется фильтр, протрите влажной тряпкой. Следите за тем, чтобы грязь от фильтра не попала в отверстие карбюратора (6).

- Установите фильтр на место и защелкните крышку.

ВНИМАНИЕ!!! Работа с мотором без воздушного фильтра или с поврежденным фильтром может привести к быстрому износу мотора.




рис. 11



СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Необходимо использовать свечу

зажигания только рекомендованного типа с
соответствующим диапазоном
нагрева(рис.12). Рекомендуемый тип свечи -
F6RTC.

Проверьте длину резьбы. Слишком длинная
может повредить мотор.

Удостоверьтесь, что электроды чистые и
установлен правильный зазор (0.7-0.8 мм).

0.7 ~ 0.8 mm



рис. 12

Для замены свечи:

- Отсоедините кабель свечи (рис.13а)
- Выкрутите свечу при помощи специального
ключа (рис.13б).
- Осмотрите свечу и при необходимости,
почистите ее.
- Вкрутите свечу вручную, чтобы не сорвать
резьбу, а затем затяните ее. Недостаточно
закрученная свеча может повредить резьбу в моторе.




рис. 13

НАТЯЖКА ТРОСОВ

- При ослаблении преднатяжения рычага
привода колес, необходимо натянуть
соответствующий трос, покрутив гайку - см. рис.
134(а).

- При ослаблении преднатяжения рычага
остановки двигателя, необходимо натянуть
соответствующий трос, покрутив гайку - см. рис. 14(б).




рис. 14

Периодичность и своевременность проведения технического
обслуживания поможет сохранить газонокосилку в рабочем состоянии на
протяжении долгих лет службы.

Проводите технический осмотр и регулярное обслуживание в
соответствии с рекомендациями в таблице (стр. 22, 23).

Внимание! Необходимо соблюдать рекомендованный график работы с
бензокосилкой для стабильной и безаварийной службы. Рекомендуем:
ограничить беспрерывное время работы до 40 минут (после обкатки). Затем
требуется сделать 20-минутный перерыв (при заглушенном двигателе).
Долгая работа на холостых и неполных оборотах - ЗАПРЕЩЕНА!





СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Газонокосилки HYUNDAI проходят обязательную сертификацию в соответствии с Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования.

Использование, техобслуживание и хранение газонокосилки HYUNDAI должны осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства пользователя.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техническому обслуживанию.

Это, в первую очередь, распространяется на:

- использование изделия не по назначению;
- использование не допущенных производителем смазочных материалов, бензина и моторного масла;
- технические изменения изделия;
- косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

Все работы, приведенные в разделе "Техническое обслуживание" должны производиться регулярно. Если пользователь не может выполнять эти работы по техобслуживанию сам, либо имеет вопросы по выполнению других работ, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

Полный список адресов авторизованных сервисных центров Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте:

<http://hyundaipower-belarus.com>

Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техобслуживанию.

К таким повреждениям, кроме всего прочего, относятся:

- Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения;
- Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей;
- Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производились неуполномоченными специалистами.



ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Узел	Действие	При каждом запуске	После первых 20 часов работы	Каждые 6 месяцев или через 50 часов работы	Каждый год или через 300 часов работы	При повреждении/поломке/по необходимости замены
Моторное масло	Проверка уровня	•				
	Замена		•	•		•
Воздушный фильтр**	Проверка	•				
	Очистка			•		
	Замена				•	•
Свеча зажигания	Проверка и регулировка			•		
	Замена				•	•
Искрогаситель*	Очистка				•	•
Частота вращения на холостом ходу	Проверка и регулировка				•	
Тепловые зазоры клапанов*	Проверка и регулировка				•	•
Камера сгорания*	Очистка				•	•
Топливный фильтр	Замена				•	•
Топливопровод	Проверка	•				
	Замена				•	•
Тросы	Проверка	•				
	Регулировка			•	•	•
Подшипники колес*	Проверка-смазка			•		•
Оси привода	Проверка-смазка			•		•
Режущее оборудование*	Проверка	•				•
	Заточка/балансировка*				•	

* - Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр HYUNDAI. ВНИМАНИЕ!

**- Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности.

Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.



Регламент технического обслуживания для получения Расширенной гарантии 2 года

- Выполняется самостоятельно, согласно инструкции по эксплуатации.
- Для проведения регламентных работ обращайтесь в авторизованные сервисные центры HYUNDAI по адресу: Минский р-н., дер. Цнянка, пер. Радужный д.4, к.1. Тел.: 8033-6302930 г. Минск, ул. Малый Тростенец, 74А, заезд с ул. Селицкого. Тел.: 8029-1397778

Узел	Действие	При каждом запуске	После первых 20 часов работы	Каждые 6 месяцев или через 50 часов работы	С 10 по 12 месяцев эксплуатации
Моторное масло	Проверка уровня	●			
	Замена		●	●	
Воздушный фильтр***(мойка в мыльной воде, при повреждениях - замена)	Проверка	●			
	Очистка			●	
	Замена				●
Свеча зажигания	Проверка и регулировка			●	
	Замена				●
Искрогаситель*	Очистка				●
Частота вращения на холостом ходу	Проверка и регулировка				●
Тепловые зазоры клапанов*	Проверка и регулировка				●
Камера сгорания*	Проверка				●
	Очистка при необходимости				●
Топливный фильтр	Замена				●
Топливопровод	Проверка	●			●
	Замена				●
Тросы	Проверка	●			
	Регулировка			●	●
Подшипники колес*	Проверка-смазка			●	●
Оси привода	Проверка-смазка			●	●
Режущее оборудование*	Проверка	●			●
	Заточка/балансировка*				●

*- Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр HYUNDAI. ВНИМАНИЕ!

**- Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности.

Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.



НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Возможная причина	Устранение неисправности
Двигатель не заводится	Проверьте топливо (количество, свежесть, отсутствие воды в топливе и т.д.). Используйте только чистый, свежий бензин.
	Проверьте масло (количество: перелив - недостаток; чистота, свежесть)
	Проверьте, подсоединен ли провод к свече зажигания
	Проверьте открывание - закрывание воздушной заслонки карбюратора
	Проверьте правильность установки предохранительных блокировок оборудования
Двигатель глохнет	Предохранительный тормоз газонокосилки установлен в положение ТОРМОЗ
	Проверьте правильность установки предохранительных блокировок оборудования
	Проверьте масло (количество: перелив - недостаток; чистота, свежесть)
	Вытянуть свечу зажигания и убедитесь, что на нее не попадает масло из цилиндра
	Убедитесь в отсутствии поломок с нижней стороны газонокосилки *
Двигатель дымит	Проверьте уровень масла (не переполнен ли)
	Проверить правильность установки поролонового воздушного фильтра и его состояние
Вибрация газонокосилки во время работы	Проверьте, не повреждены ли ножи *
	Проверьте, не погнут ли коленчатый вал *
	Убедитесь в отсутствии повреждений узла крепления ножей*
	Убедитесь в отсутствии ослабленных монтажных болтов и / или сломанных сварных соединений*
Само-произвольная остановка двигателя	Проверить уровень топлива
	Проверить поступление воздуха через вентиляционные отверстия в крышке топливного бака

* ВАЖНО! При проведении работ, требующих опрокидывания газонокосилки, отсоединяйте провод свечи зажигания и переворачивайте ее таким образом, чтобы свеча оказалась сверху.

При необходимости дополнительного обслуживания необходимо обратиться в местный авторизованный сервисный центр HYUNDAI.



КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Критериями предельного состояния изделия считаются поломки (износ, коррозия, деформация, старение, трещины или разрушения) узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центрах HYUNDAI оригиналными деталями или экономическая нецелесообразность проведения ремонта. Устройство и его детали, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать в специальные приёмные пункты по утилизации. Смотрите раздел «УТИЛИЗАЦИЯ» стр. 25.

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Работать с газонокосилкой разрешается только пользователям, которые прочитали инструкцию по эксплуатации. Ни в коем случае нельзя доверять управление устройством детям. Данный аппарат не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний. Ремонты должны производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах «HYUNDAI».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии перечислены в гарантийном талоне изделия. Срок бесплатного гарантийного ремонта составляет 12 месяцев и действителен при соблюдении предписаний и рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации. Срок эксплуатации 5 лет.

Возможно продлить гарантийный срок на газонокосилку HYUNDAI с бензиновым двигателем до 2 (двух) лет со дня покупки изделия. Бесплатный гарантийный ремонт изделия HYUNDAI будет произведен через авторизованные сервисные центры при обязательном соблюдении следующих условий: использование изделия физическим лицом исключительно для личных нужд, в некоммерческих целях; прохождение периодического ПЛАТНОГО обслуживания изделия в авторизованном сервисном центре не реже 1 (одного) раза в год с обязательной отметкой в гарантийном талоне. Несоблюдение хотя бы одного из вышеперечисленных условий может послужить причиной отказа в продлении гарантии. Подробности на сайте <http://hyundaipower-belarus.com>.

Гарантия не распространяется на детали, вышедшие из строя вследствие нормального износа, а также на быстро изнашивающиеся детали и расходные узлы, например, триммерные катушки, травосборники, ручные стартеры, пластиковые части, тросы управления, воздушные, топливные, масляные фильтры, режущие ножи, амортизаторы, поршневые кольца, свечи зажигания и т.д., а также на детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Изделия принимаются в сервисный центр чистыми, только в собранном виде, а также полностью укомплектованными. **ВНИМАНИЕ!** Проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона, отсутствие механических повреждений. Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.



ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Храните устройство в недоступном для детей и животных месте!
- Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -10 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре +25°C). На транспортных средствах бензокосилку предохраняйте от опрокидывания, повреждения и проливания топлива. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с инструментом внутри транспортного средства.
- Храните бензокосилку в разобранном состоянии в сухом месте, вдали от возможных источников тепла и воспламенения, таких как печь, газовый бойлер, и пр., в недоступном для детей месте. в недоступном для детей месте, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 35°C, и относительной влажности не более 80% (при температуре +25°C).
- Возможные неисправности следует устранять перед установкой изделия на хранение, чтобы затем, воспользовавшись изделием, избежать поломок или травм.
- Устройство, инструкцию по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить на протяжении всего срока эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ

- По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.
- Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ.
- Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования устройства, либо по истечению срока его службы, или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металломолома и пластмасс.
- Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования для вторичной переработки.
- Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Таможенного союза.
- Технические жидкости (топливо, масло) необходимо утилизировать отдельно, в соответствии с нормами утилизации отработанных нефтепродуктов, действующими в месте утилизации.
- Не выливайте отработанное масло в канализацию или на землю. Отработанное масло должно сливаться в специальные емкости и отправляться в пункты сбора и переработки отработанных масел.



Бензиновые газонокосилки HYUNDAI проходят обязательную сертификацию и соответствуют требованиям: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



ЗМЕСТ

Змест	27
Прадмова	28
Апісанне выраба	28
Тэхнічныя характеристыстыкі	29
Камплектнасць	29
Агульны выгляд	30
Інформацыя па бяспечы	31
Апісанне сімвалаў	34
Зборка и падрыхтоўка да працы	35
Праца с газонокасілкай	38
Захаванне загадаў	45
Графік техабслугоўвання	46
Графік техабслугоўвання для атрымання пашыранай гарантый 2 гады	47
Нясправынасці і меры по іх ухіленні	48
Крытэрый гранічных станаў	49
Звесткі аб кваліфікацыі	49
Гарантыйныя обавязальствы	49
Правілы транспарціроўкі і захоўвання	50
Утылізацыя.....	50
Звесткі аб дэкларацыі аб адпаведнасці	50

УВАГА! Калі ласка, уважліва прачытайце дадзеное
кіраўніцтва перад усталёўкай і выкарыстаннем
дадзенага абсталявання. Інфармацыя, якая змяшчаеца
ў дадзенай публікацыі, з'яўлялася дакладнай на момант
паступлення ў друк. Кампанія ў інтарэсах развіцця
пакідае за сабой права змяніць спецыфікацыі і камплектацыю
абсталявання ў любы момант часу без папярэджання і без уznікнення якіх-
небудзь абавязальстваў.





ПРАДМОВА

Дзякуем Вам за набыццё бензінавай газонакасілкі HYUNDAI. У дадзеным кіраўніцтве ўтрымоўваецца апісанне тэхнікі бяспекі і працэдур па абслугоўванні і выкарыстанню мадэляў газонакасілак HYUNDAI.

Усе дадзеныя ў гэтым дакуменце змяшчаюць самую свежую інфармацыю, даступную да моманту друку. Просім прыняць да ўвагі, што некаторыя змены, занесенныя вытворцам, могуць не быць адлюстраваны ў дадзеным кіраўніцтве. Таксама малюнкі і відарысы могуць адрознівацца ад рэальнаага вырабу.

Перад пачаткам працы з газонакасілкай неабходна ўважліва прачытаць усё кіраўніцтва. Гэта дапаможа пазбегнуць магчымых траўм і пашкоджанні абсталявання.

АПІСАННЕ ВЫРАБЫ

Бензінавая газонакасілка HYUNDAI - выдатныя памагатыя на садовым участку пры касьбе любых пляцаў.

Газонакасілкі HYUNDAI абсталяваны арыгінальным 4-тактным рухавіком HYUNDAI; адрозніваюцца цэнтральным рэгуляваннем вышыні касьбы, коламі большага дыяметра на падшыпніках, ёмістым травазборнікам і трывалым корпусам.

Газонакасілка HYUNDAI прызначана для эксплуатацыі ў асабістых, некамерцыйных мэтах. Натуральны рэсурс яе разлічаны на выкарыстанне сумарнай працягласці ў год 160 гадзін. Бесперапынны час працы не павінен складаць больш за 40 хвілін, пасля чаго неабходна рабіць перапынкі не менш за 20 хвілін, сумарна не больш за 3 гадзіны ў дзень. У іншым выпадку моторесурс выраба будзе выпрацоўвацца працягом перавышэнню рэкамендаванага часу працы! Расшыфроўка абазначэння:

L - Lawn mower (газонакасілка)

S - самаходная

Серыйны нумар вырабу HYUNDAI на табліцы, размешчанай на вырабе, утрымоўвае інфармацыю аб даце яго вытворчасці: 1. Дата выраба

2. Назва мадэлі

3. Нумар вырабу

012022L4410-0001



ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКИ


Модель	L 4710S	L5144S	L5154S	L5362S
Мадэль рухавіка	HYUNDAI ICV145 OHV	HYUNDAI ICV170 OHV	HYUNDAI ICV175 OHV	HYUNDAI ICV200 OHV
Выходная магутнасць, кВт/л.з.	3.1/4.2	3.3/4.5	4.0/5.4	4.6/6.2
Аб'ём рухавіка, см 3	149	170	173	196
Аб'ём бензабака, л	1.0	1.0	1.0	1.0
Аб'ём картэра, л	0.5	0.5	0.6	0.6
Шырыня зрэзу, мм	460	510	510	530
Вышыня зрэзу min, мм	25	25	25	25
Вышыня зрэзу max, мм	75	75	75	75
Аб'ём травазборніка, л	70	70	70	70
Рэгулёука вышыні касьбы	центральная			
Дыяметрколаў (пярэдня/заднія), мм	177.8/254	203/279	203/279	203/279
Узровень гукавы магутнасці, дб	96	98	98	98
Рэжучы нож	2-х лопастной			
Матэрыйял корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Функцыя мульчавання	да	да	да	да
Наяўнасць прывада руху	есть	есть	есть	есть
Выкід	задний/боковой			
Вага нета, кг	33/36	36/39	37/40	39/42
Габарыты	740*570*485	830*570*440	830*570*500	855*575*500

Камплектнасць:

- У камплект пастаўкі ўваходзіць: Газонакасілка -1 шт.
- 2-х лопасцевая сістэма для скошвання травы -1 шт.
- Травасборнік -1 шт.
- Трымальнік ручкі стартара -1 шт.
- Свячны ключ -1 шт.
- Хутказаціскныя фіксатары -1 шт.
- Кіраўніцтва карыстальніка -1 шт.
- Ўпакоўка -1 шт.



АГУЛЬНЫ ВЫГЛЯД



мал.1

1	Верхняя дзяржальня
2	Рычаг прыпынку рухавіка
3	Хутказацісныя фіксатары
4	Фіксатары тросікаў
5	Вечка паліўнага бака
6	Ручка стартера
7	Рухавік HYUNDAI
8	Корпус паветранага фільтра
9	Свечка запальвання
10	Металічны корпус
11	Маслазаліўная гарлавіна
12	Ручка рэгулявання вышыні скошвання
13	Вечка травазборніка
14	Травазборнік
15	Рычаг прывада задніх колаў
16	Ручка кіравання паветранай заслонкай (в моделях L5154S и L5362S) Универсалная ручка кіравання (в моделях L4710S и L5144S)
17	Ручка кіравання абаротаў рухавіка (в моделях L5154S и L5362S)
18	Панэль павышанага комфорту



ІНФАРМАЦЫЯ ПА БЯСПЕКІ

Пры працы з прыладай неабходна абавязкова выконваць гэтыя патрабаванні па тэхніцы бяспекі:

Перад першым ужываннем неабходна ўважліва прачытаць інструкцыю па эксплуатацыі і захоўваць яе для наступнага выкарыстання.

Перад уводам у эксплуатацыю карыстач прылады павінен азнаёміцца з функцыямі і элементамі кіравання газонакасілкай.

Аператар павінен ведаць, як можна неадкладна спыніць працоўныя вузлы газонакасілкі і рухавік.

Падчас працы газонакасілкі неабходна заўсёды выконваць рэкамендацыі, якія змяшчаюцца ў гэтай інструкцыі па эксплуатацыі. У адваротным выпадку ўзнікае небяспека траўматызму ці небяспека пашкоджання прылады.

Прыводзіць газонакасілку ў дзеянне дазваляецца толькі, знаходзячыся ў добрым фізічным і псіхічным стане.

Забараняецца працеваць з газонакасілкай пасля прыёму лекаў, ужывання алкагольных напояў або наркотыкаў, якія могуць аказаць негатыўны ўплыў на рэакцыю працуочага.

Дадзеная прылада прызначана толькі для касьбы і збору травы. Выкарыстанне газонакасілкі ў іншых мэтах забаронена.

Небяспека траўматызму!

- Працеваць з газонакасілкай дазваляецца толькі карыстальнікам, якія прачыталі інструкцыю па эксплуатацыі. Ні ў якім разе нельга давяраць кіраванне прыладай дзесяцям.
- Неабходна ўлічваць, што аператар або карыстач нясе адказнасць за няшчасныя выпадкі ці пагрозу для жыцця іншых персон і іх маёmacі.
- Ніколі не карыстайцеся газонакасілкай пры знаходжанні людзей, дзяцей і жывёл у непасрэднай блізкасці ад працоўнай зоны.
- Газонакасілка HYUNDAI задавальняе патрабаванням дзеючых еўрапейскіх нормаў па правілах тэхнікі бяспекі.

З меркаванняў бяспекі не ўносьце ніякіх змен у канструкцыю прылад.

З мэтай выключэння ўзгарання рухавік і выхлапная труба павінны быць чыстымі ад травы, лісця або выцекшага алею (змазкі) і палівы.

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Працеваць з бензакасілкай дазваляецца толькі карыстальнікам, якія прачыталі інструкцыю па эксплуатацыі. Ні ў якім разе нельга давяраць кіраванне прыладай дзесяцям. Дадзены апарат не прызначаны для выкарыстання асобамі (уключаючы дзяцей), з паніжанымі фізічнымі, сэнсарнымі або разумовымі здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх жыццёвага вопыту або ведаў, калі яны знаходзяцца пад наглядам, або не пракансультаваны або выкарыстанні прыбора асобай, адказнай за іх бяспеку.

НЕ ДАПУШЧАЛЬНЫЯ гульні дзяцей з прыборам!

УВАГА! Бензакасілка мае падвышаны ўзровень шуму і вібрацыі. Уважліва вывучыце кіраўніцтва па эксплуатацыі. Рэкамендуецца праца з ужываннем сродкаў індывидуальнай абароны і абаронай часам у адпаведнасці з санітарнымі нормамі.



Перад тым, як прыступіць да працы

Пры эксплуатацыі прылады заўсёды апранайце трывалы абутак на няслізкай падэшве і доўгія штаны. Не дазваляеца працеваць з прыладай без абутку ці ў сандалях.

Перад карыстаннем заўсёды робіце візуальны агляд, каб пераканацца, што абсталяванне і дэталі не зношаныя і не маюць пашкоджанняў. Пры пашкоджаных рэжучых беражках або крапежных шруbach, неабходна замяніць камплект цалкам, каб не парушыць баланс прылады.

Дбайна праверце меркаваную зону выкарыстання газонакасілкі і выдаліце ўсе староннія прадметы.

Для таго каб прылада працевала надзеяна, зацягвайце ўсе гайкі, ніты і шрубы да ўпора.

Дзейнні пры працы газонакасілкай

- Уключайце рухавік у адпаведнасці з указаннямі і толькі пры забеспячэнні бяспечнай адлегласці ад ног да нажа.
- Касіць дазваляеца толькі ў дзённы час ці пры добрым штучным асвятленні.
- Рукі і ногі не павінны размяшчацца на якія верцяцца і рэжучых элементах ці пад імі.
- Пры запуску матора не нахіляць газонакасілку.
- Падчас працы нельга спяшацца, трэба спакойна, раўнамерна рухацца.
- Неабходна захоўваць асаблівую асцярожнасць падчас павароту або пры руху газонакасілкі на сябе.
- Можна выкарыстоўваць прыладу на ўзгорыстай мясцовасці з уздымам схілаў не больш за 15° . Неабходна сачыць за тым, каб на схілах была апора для ног.
- Пры выкарыстанні газонакасілак з коламі рэкамендуецца касіць уздоўж паверхні схілу (ніколі не рухацца ўверх і ўніз).
- Забараняеца працеваць газонакасілкай з няспраўнай абаронай ці без усталяваных ахоўных механізмаў, напрыклад засланак і/ці кантэйнера для травы.
- Пазбягайце занадта працяглага кіравання прыладай, бо працяглае ўздзеянне вібрацыі на рукі аператара можа нанесці шкоду.
- Ні ў якім разе не прыўздымаіце і не транспартуйце прыладу пры які працуе рухавіку.
 - Забаронена прысутнасць старонніх асоб у працоўнай зоне.

Спыніце рухавік, калі:

- прылада знаходзіцца без нагляду;
- перад запраўкай палівам;
- перад зменай травазборніка;
- перад чысткай забруджанай дэкі;
- перад праверкай, чысткай або працай па рамонце газонакасілкі;
- перад рэгуляваннем вышыні скошвання;
- пасля ўдару староннім прадметам праверце газонакасілку на прадмет пашкоджанняў і адрамантуйце пры неабходнасці перад паўторным запускам;



- пры пачатку ненармальнаі вібрацыі газонакасілкі (праверыць неадкладна);
- перад транспарціроўкай.

Зачыніце дросельную засланку пры адключэнні матора і, пры наяўнасці на маторы паліўнага крана, зачыніце яго пасля завяршэння працы.

АСЦЯРОЖНА!

Бензін моцна таксічны і гаручы!



- Захоўвайце бензін толькі ў прызначаных для гэтага ёмістасцях.

Захоўваеце бензін удалечыні ад крыніц іскраў, адчыненага полымя, сталага гарэння, а таксама крыніц цяпла і іншых крыніц

- Прыладу транспарту ѹзе толькі з пустым паліўным бакам і зачыненым кранам паліўнага бака (пры яго наяўнасці). Калі бензабак варта спустошыць, то запусціце рухавік па-за памяшканнем да поўнай выпрацоўкі паліва.

- Запраўку робіце толькі на адкрытай мясцовасці. Не паліце падчас запраўкі.

- Паліўны бак не запаўняйце цалкам, а налівайце паліва прыблізна на 4 гл. ніжэй абзы наліўнога патрубка, каб мелася месца для пашырэння паліва.

- Заліваць бензін неабходна да запуску рухавіка. Падчас працы рухавіка або пры не астылай прыладзе нельга адчыняць вечка бензабака або даліваць бензін.

- Калі Вы пералілі бензін праз бок, тое запускаць рухавік можна толькі пасля ачысткі паверхні, залітай бензінам. Не ўключайце запальванне да таго моманту, пакуль пары бензіну не зніклі (працерці насуха).

- Вечка бензабака павінна быць шчыльна зачынена.

З меркаванняў бяспекі неабходна правяраць паліваправод, бензабак, корак бензабака і падлучэнні на адсутнасць пашкоджанняў і парушэнні злучэнняў. Пры неабходнасці адпаведныя вузлы трэба замяніць.

- Варта замяніць пашкоджаныя глушыцелі і ахоўныя пласціны.

- Ніколі не пакідайце прыладу з бензінам у бензабаку ў памяшканні. Ёсьць небяспека ўступлення бензінавых пар у контакт з адкрытым агнём ці іскрамі і магчымы іх узгаранне.

- Перад тым як паставіць прыладу ў зачыненое памяшканне, дайце магчымасць рухавіку астыць.

Газонакасілка вылучае якія адпрацавалі газы пакуль рухавік працуе. Ніколі не выкарыстоўвайце матарызаваная прылада ў зачыненых ці дрэнна якія ветрацца памяшканнях. Існуе прамая пагроза жыццю з прычыны атручвання!



ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



1: Перад выкарыстаннем уважліва вывучыце кіраўніцтва карыстальніка.



2: Сачыце для таго, каб у небяспечнай зоне не было людзей.



3: Пры выкананні рамонтных прац, неабходна зняць каўпачок свечкі запальвання і затым уставіць яго ў адпаведнасці з кіраўніцтвам па эксплуатацыі.



4: Перад выкарыстаннем рухавік павінен быць запраўлены маслам і бензінам! Забараняецца заліваць паліва ў бак падчас працы рухавіка.



5: Небяспека пашкоджання рукі ці ногі. Не дакранайцесь да якія рухаюцца частак!!!



6: Падчас руху неабходна апранаць ахоўныя акуляры і навушнікі ў мэтах абароны аператара.



7: Бензін з'яўляецца лёгка ўзгаральным рэчывам. Дайце рухавіку астыць 2 мін перад запраўкай.



8: Бензін з'яўляецца лёгка ўзгаральным рэчывам. Дайце рухавіку астыць 2 мін. перад запраўкай. Газонакасілка вылучае адпрацаваныя газы, пакуль рухавік працуе. Ніколі не эксплуатуйце прыладу ў зачыненых ці дрэнна якія ветрацца памяшканнях! Існуе пагроза жыццю з прычыны атручвання!



9: Не дакранайцесь да гарачых частак прылады.



10: Сцеражыцесьмагчымага выкіду камянёў і галінак з-пад прылады падчас рухаў. Не стойце перад працевальнай прыладай.



11: УВАГА! Пры работе з прыладай выконвайце тэхніку бяспекі.



Максімальны

96 dB

узворень шуму: Ц, А = 96 дб (A)



Абазначэнні на дзяржальні рэгуляванні абаротаў руху:

-Максімальная хуткасць для скошвання.

-Мінімальная хуткасць для халастога ходу.




ЗБОРКА І ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Ўстаноўка дзяржальня


- Замацуице ніжнюю дзяржальню з двух бакоў да корпуса газонакасілкі, і верхнюю дзяржальню на ніжнай дзяржальні, як паказана на мал.2а з дапамогай чатырох нітаў(1) і хутказаціскных фіксатарап(2).

Прымасце ручку стартара да верхнай дзяржальні з дапамогай пластыковых фіксатарап.

мал.2а




- Палажэнне дзяржальні можа быць адрегулявана пры дапамозе змены пазіцыі нітаў мацевання ніжнай дзяржальні як паказана на мал.2б. Адтуліна Н выкарыстоўвайце для больш высокага становішча дзяржальні, адтуліна L для нізкага становішча дзяржальні.



мал.2б


- Замацуице адпаведныя тросы да рычагу прывада колаў (15) прыпынкі рухавіка (2) як паказана на мал. 2с.

мал.2с



- На верхнай дзяржальні ўсталюеце і замацуице панель з дапамогай 2-х нітаў, як паказана на мал. 2d.


мал.2д





Ўстаноўка травазборніка

- Устаўце раму травазборніка у мяшок пры дапамозе пластыковых мацаўанняў. Падніміце заднє вечка (13) і ўсталяюце травазборнік (14) як паказана на мал. 3.



мал. 3

- Пры эксплуатацыі газонакасілкі без травазборніка, закрыты корпус будзе захопліваць больш травы. Магчыма засмечанне дэкі, калі трава вельмі сакавітая ці высокая. Пры засмечванні, выбіраецца павальнейшая хуткасць руху. Можна таксама павялічыць вышыню зрэзу.
- Калі вы жадаецце пакінуць скосаную траву на трауніку, рэкамендуеца выкарыстоўваць мульчыруючы нож (у камплект не ўваходзіць, набываецца асобна).
- Пасля зняцця травазборніка, вечка аўтаматычна зачыняецца для засцярогі апаратара ад аб'ектаў, якія могуць быць адкінуты на каманда.


Ўстаноўка мульчырующей заглушки

Якая мульчыруе заглушка падвышае эфектыўнасць працы пры мульчаванні. Перад усталёўкай мульчырующей заглушки падніміце заднє вечка (6) і зніміце травазборнік. Падніміце заднє вечка і ўсталяюце заглушку (21) як паказана на мал.4. Заднє вечка можна зафіксаваць у прыпаднітых становішчах пры дапамозе заглушак, як паказана на мал.4

Рэгулёўка дзяржальні

Перад пачаткам працы з газонакасілкай, неабходна зацягнуць ручкі фіксацыі дзяржальні. Адрэгулюйце верхнюю дзяржальню пад ваш рост. Для гэтага прыслабце верхня якія фіксуюць заціскі і ўсталяюце дзяржальню на патрэбную вышыню. Зацініце якія фіксуюць заціскі.

Фіксатары могуць быць паслаблены для складання ручак пры захоўванні ці транспартаванні.



мал. 4



Працэдура выконваеца наступным чынам:

1. Зніміце травазборнік і змесціце яго зверху матора так, каб адтуліна кошыка знаходзілася перад касілкай.
2. Прыслабіць ручкі блакавання дзяржалыні, разгарнуць ніжнюю дзяржалынью так. Пасля складання, неабходна выконваць асцярожнасць, каб пазбегнуць згінанні і перакручванні кіраўнікоў трасікоў.

Устаноўка бакавога выкіду

Пры касьбе без травазборніка рэкамендуецца выкарыстоўваць бакавы выкід. Для гэтага неабходна падняць бакавое вечка (23) і замацаваць бакавы жолаб (9). Пры мульчаванні бакавы выкід выкарыстоўваць не рэкамендуецца (мал. 5).

Рэгулёўка вышыні скошвання

ПАПЯРЭДЖАННЕ:

Які рухаеца нож можа прывесці да сур'ёзных пашкоджанняў і траўмам. Перад пачаткам рэгулявання вышыні зrezу неабходна пераканацца, што матор выключаны.

У дадзеных мадэлях прадугледжана рэгуляванне вышыні зrezу да 6 узоруёніяў: ад 25 мм да 75 мм. Фактычная вышыня будзе змяніцца ў залежнасці ад умоў газона і грунта.

Для рэгулявання вышыні скошвання, пацягніць рычаг рэгулявання вышыні скошвання ў бок кола і перасунуць яго ў меркаваную пазу. Абярыце правільную вышыню зrezу ў адпаведнасці з патрабаваннямі пакосу.

Вышыня зrezу ад 35 мм да 55 мм падыходзіць для большасці газонаў у прахалоднае надвор'е.



рис. 5

Больш высокі зrez неабходзен для абароны траўніка падчас гарачых летніх месяцаў. Кансультацию аб пэўных тыпах травы і ўмовах пакосу можна атрымаць у мясцовым цэнтры садаводства.

ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Увага! Газонакасілкі паставляюцца без алею ў рухавіку!

Пры гэтым у частках рухавіка могуць прысутнічаць рэшткі алею пасля авабязковай завадской праверкі працаздольнасці рухавіка.

Заліце алей да маркіроўкі MAX на маце.

Аб'ём картэра гл. ў Табліцы (ст. 29).

Газонакасілка пры гэтым павінна быць размешчана на роўнай гарызантальнай паверхні.

Пры выміярэнні алею, мац не павінен быць укручены.

Перапаўненне не дапушчаецца, т.к. можа прывесці да задымлення, забруджванню свечкі запальвання і паветранага фільтра, і, такім чынам, да цяжкасці ў запуску рухавіка.

Рэгулярна правярайце ўзровень алею.

Падрабязнасці ў раздзеле «Маторнае масла» (стар.42).






ПРАЦА З ГАЗАНАКАСІЛКАЙ

Запуск газонакасілкі

- Усталяваць ручку рэгулявання паветранай засланкі (16) у пазіцыю CHOKE/зачынена (мал.6a) - для мадэлю L5154S і L5362S.
Усталяваць універсальную ручку кіравання (16) у становішча АД СЯБЕ- (мал.6a) - для мадэлю L4710S і L5144S.
- Падцягніце рычаг спынення рухавіка(2) да верхній дзяржальні(1) і ўтрымлівайце яго мал.6b.
- Падцягніце ручку стартара (6) да моманту, калі адчуце супраціў і рэзка пацягніце яе для запуску рухавіка. Не кідайце ручку стартара (6) пасля запуску, а плауна адпусціце яе. Калі рухавік не запускаецца, паспрабуйце працэдуру 2-3 разы (мал.6c).
- Для мадэлю L5154S і L5362S - усталойце ручку рэгулявання паветранай засланкі засланкі (16) у становішча RUN (мал.6d). Пры нізкіх тэмпературах рэкамендуецца дайце папрацаваць рухавіку 30 секунд на малых абарачэннях, першым павялічыць іх і пачаць рух.
- Падцягніце рычаг прывада колаў (15) да верхній дзяржальні, газонакасілка пачне рух (мал.6e).
- Для мадэлю L5154S і L5362S абарачэнні рухавіка можна рэгуляваць з дапамогай ручкі рэгулявання (17) ад 2.7 да 5 км/ч. Для дасягнення аптымальнага выніку касьбы, рэкамендуецца касіць на высокіх абарачэннях рухавіка.




мал. 6

Кашэнне

- Падчас працы нельга спяшацца, рухацца трэба спакойна;
- Сачыце за тым, каб на схілах была апора для ног;
- Пры выкарыстанні газонакасілак на колах заўсёды рухацца ўздоўж паверхні схілу, і ніколі - уверх ці ўніз яе.
- Пры змене напрамку руху, быць лімітава ўважлівым.
- Не касіць на схілах з кутом нахілу больш за 15 ° (мал.7).



УВАГА!!! Пры працы на схілах, магчымы контакт рэжучага нажа з паверхній зямлі, што можа выклікаць пашкоджанне рэжучага элемента і нечаканы выкід зямлі або камянёў з-пад карпусы газонакасілкі. Газонакасілка заўсёды павінна абапірацца чатырм




мал. 7



Прыпынк рухавіка

Для мадэлі L4710S і L5144S - усталюеце ўніверсальную ручку кіравання(16) у мінімальнае становішча (да ўпора на сябе). Адпусціце рычаг прывада колаў (15) і рычаг прыпынку рухавіка (2) мал.8.

Для мадэлі L5154S і L5362S усталюеце рычаг разгутывання абрачэння (17) у мінімальнае становішча (мал.7). Адпусціце рычаг прывада колаў (15) і адпусціце рычаг прыпынку рухавіка (2) мал.8.



УВАГА! Пасля прыпынку рухавіка, нож працягвае круціца некалькі секунд! Будзьце асцярожныя!

Умовы навакольнага асяроддзя.

На працу чатырохтактнага рухавіка HYUNDAI упłyваюць наступныя фактары:

ТЭМПЕРАТУРА:

- Праца пры нізкай тэмпературе можа прывесці да абцяжаранага халоднага запуску.

- Праца пры вельмі высокай тэмпературе можа прывесці да абцяжаранага гарачага старту з-за выпарэння паліва ў паплаўковай камеры карбюратара або ў помпе.

У любым выпадку, неабходна выкарыстоўваць алей, якое адпавядзе працоўнай тэмпературе.

ВЫСАТА НАД УРОЎНЕМ МОРА:

- Пры больш высокай вышыні над узроўнем мора, рухавік выпрацоўвае ніжэйшую максімальную магутнасць.

- Такім чынам, пры вялікай вышыні над узроўнем мора неабходна пазбягаць занадта высокага зrezу ці мокрай травы.

Паліва:

Для забеспечэння надзейнай працы неабходна выкарыстоўваць толькі якаснае паліва:

а) Выкарыстоўвайце неэтыляваны бензін з актанавым лікам 92;

б) Выкарыстоўвайце чысты, свежы бензін. Набывайце бензін у колькасці, якое можа быць скарыстана на працягу 30 дзён;

в) Не дадавайце алей ці якія небудзь віды асадак да паліва. МАСЛА:

Выкарыстоўвайце толькі высакаякасны алей, выбіраючы каэфіцыент глейкасці ў адпаведнасці з працоўнай тэмпературай.

а) Выкарыстоўвайце толькі алей з мыйнымі асадкамі класіфікацыі SF-SG.

б) Для выбару каэфіцыента глейкасці SAE кіруйцесь рэкамендацыямі, указанымі вытворцамі на пакаванні. Масла, якое выкарыстоўваецца пры тэмпературе ад +5 да +35 °: SAE30,10W30,10W40.

в) Выкарыстанне всесезоннага алею пры высокай тэмпературе можа прывесці да больш высокага спажывання алею; таму неабходна ўвесць час правяраць узровень алею.

г) Забаранеца змешваць алей ад розных вытворцаў і розных маркіровак.

д) Выкарыстанне алею SAE 30 пры тэмпературы ніжэй за 5 градусаў, можа прывесці да пашкоджання матора з-за недастатковай смазкі.

Масла павінна быць наліта да маркіроўкі MAX. Перапаўненне не дапушчаецца.



Перапаўненне алею можа прывесці да наступных выпадкаў:

- Задымленне;
- Забруджванне свечкі запальвання і паветранага фільтра і, такім чынам, да цяжкасцяў пры запуску рухавіка.

Паветраны фільтр:

Паветраны фільтр засцерагае ад траплення зrezанай травы і бруду ў матор.

- a) Заўсёды сачыце за тым, каб які фільтруе элемент быў чыстым і знаходзіўся ў спраўным стане;
- b) Пры неабходнасці заменіце які фільтруе элемент на новы, арыгінальны.
- v) Ніколі не запускайце матор без правільна ўсталяванага фільтруе элемента.

СВЕЧКА ЗАПАЛЬВАННЯ

Не ўсе свечкі запальвання для рухавіка аднолькавыя.

а) Неабходна выкарыстоўваць свечку запальвання толькі рэкамендаванага тыпу з адпаведным дыяпазонам нагрэву. Рэкамендуемы тып свечкі - F6RTC.

б) Праверце даўжыню разьбы. Занадта доўгая можа пашкодзіць матор.
в) Пераканайцесь, што электроды чистыя і ўсталяваны правільны зазор. Зазор павінен быць 07-08 мм.

УВАГА!!!

Перад пачаткам правядзення тэхнічнага абслугоўвання абавязкова выключыце рухавік.

У пазбяганні апёкаў і траўмаў, дайце рухавіку астыць, мінімум 15 хвілін. Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя запасныя часткі HYUNDAI. Выкарыстанне неарыгінальных запасных частак можа пашкодзіць газонакасілку і нанесці траўмы аператару.



ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ:

1. Сачыце за тым, каб усе гайкі, балты і шрубы былі шчыльна зацягнуты. Гэта забяспечыць бяспеку працы;
2. Забаранеца захоўваць абсталяванне з палівам у баку ўсярэдзіне будынкаў, дзе выпарэнні могуць узгарэцца ад адchyненага агню або іскры;
3. Перад размяшченнем касілкі на захоўванне, неабходна даць ёй астыць;
4. Для памяншэння небяспекі ўзгарання, сачыце за тым, каб у зоне матора, глушыцеля, акумулятараў і палівы не было травы, лісця ці змазачных рэчываў.
5. Рэгулярна правярайце травазборнік газонакасілкі на предмет зношанасці ці пашкоджанні;
6. У мэтах бяспекі заменіце зношаныя або пашкоджаныя часткі;
7. Паліўны бак павінен быць пустым. Зліў паліва з бака выконваецца па-за памяшканням;
8. Апранайце трывалыя пальчаткі пры змене рэжучага нажа;



Кіраўніцтва карыстальніка
Бензінавая газонакасілка

1. Усе працы па змене, балансіроўцы, завострываюцю нажа павінны адбывацца толькі ў спецыялізаваным сэрвісным цэнтры.

2. Ніколі не выкарыстоўвайце няякасныя ці зламаныя запасныя часткі.
Усе замененыя бракаваныя або зношаныя часткі павінны быць утылізаваны.

Перад запускам матора заўсёды выконвайце праверку наступных вузлоў:

РЭЖУЧЫЯ НАЖЫ

Адпусціць рычаг прыпынку рухавіка (2) і нахіліць газонакасілку напраўа так, каб бок карбюратара апінуўся ўверсе.



Заўвага: Калі газонакасілка нахіленая бокам карбюратара ўніз, то магчыма выцяканне паліва і цяжкасць запуску матора.

Неабходна праверыць нажы на прадмет зношанасці і пашкоджанні.

Тупыя нажы могуць быць заменчаны. Зношаныя, сагнутыя, трэснутыя або якія маюць іншыя пашкоджанні нажы павінны быць заменены.



ПАПЯРЭДЖАННЕ! Зношаны або пашкоджаны нож можа прывесці да сур'ёзных траўм. Перад пачаткам эксплуатацыі газонакасілкі, неабходна заўсёды правяраць стан нажоў.

Калі нажы маюць патрэбу ў завострываюцца ці замене, неабходна звярнуцца ў найблізкі сэрвісны цэнтр HYUNDAI. Пры наядунасці дынамаметрычнага ключа магчыма самастойнае выдаленне і ўстаноўка нажоў (мал.9).




рис. 9

Завострываюцце нажоў:

Каб пазбегнуць затупленні нажоў, разбалансіроўкі або дрэннай якасці зрэзу, нажы неабходна востраць у спецыялізаваным сэрвісным цэнтры HYUNDAI.

Замена нажоў:

Для замены выкарыстоўваюцца арыгінальныя нажы HYUNDAI або эквівалентныя.

Праверыць якасць зацягвання нітаў нажоў. Для прадухілення проворачивания нажоў пры зацягванні нітаў выкарыстоўваць драўляны блок. Для абароны рук рэкамендуецца выкарыстоўваць трывалыя пальчаткі.

Момант сілы зацяжкі нітаў нажоў: 37 Нм.



Травазборнік

Праверыць стан кантэйнера для травы і адсутнасць засмечвання.

Забруджаны травазборнік не зможа якасна збіраць траву.

Пры неабходнасці ачысткі травазборніка, прамыць яго з садовага шланга і высушыць перад выкарыстаннем, паколькі вільготны травазборнік будзе засмечвацца хутчэй.

Падчас эксплуатацыі адбываеца знос травазборніка і таму яго неабходна змяняць. Пры працы на газонакасілцы з пашкоджаным або зношаным травазборнікам, прадметы, якія ўздымаюцца нажом, будуть выкідацца праз матэрыял травазборніка.

УВАГА!!! Прадметы, выкінутыя праз зношаны або пашкоджаны травазборнік, могуць прывесці да сур'ёзных траўм. Пры неабходнасці ўсталюеце новы травазборнік.



Ачыстка травазборніка

Ёмістасць травазборніка адля мадэляў L 4710S, L5144S, L5154S, L5362S складае 70 л., і яго неабходна чысціць, для таго, каб не было страты сілы ўсмоктвання скошанай травы.

ФУНКЦЫЯ МАКРАЙ АЧЫСТКІ:

На левым баку дэкі касілкі маецца вадзяная фарсунка для прамывання дэкі. Пры выкарыстанні вадзяной фарсункі машына павінна знаходзіцца ў самым нізкім становішчы і стаяць на траўніку. Гэта гарантую, што вада застанеца пад насцілам падчас ачысткі.

1. Падлучыце шланг да асадкі.

2. Уключыце ваду і запусціце рухавік.

3. Кручэнне лопасцяў гарантую, што вада будзе чысціць ніжнюю частку дэкі.

МАТОРНАЕ МАСЛО

Узровень алею ў маторы правяраеца пры спыненым рухавіку і размяшчэнні газонакасілкі на роўнай гарызантальнай паверхні.

1. Зняць вечка алейнага фільтра і выцерці выміральны мац.
2. Уставіць мац у рыльца алейнага фільтра, не закручваючы яго.
3. Праверыць узровень алею на маце. Калі ўзровень алею блізкі да ніжнай мякы, долить да максімальнага ўзроўню. Не дапускаеца перапаўненні.

Рэкамендуеца выкарыстоўваць маторнае масла для чатырохтактны рухавіка якасці прэміум SAE30,10W30,10W40.

Прадукцыйнасць матора, яго надзеянасць і тэрмін службы залежаць ад мноства фактараў, а таксама ад якасці выкарыстоўванага паліва, маслы і рэгулярнага тэхнічнага абслугоўвання.

УВАГА!!! Выкарыстанне алею для двухтактнага рухавіка можа прывесці да пашкоджання матора!



УВАГА!!! Запуск матора з ніzkім узроўнем алею таксама можа прывесці да яго паломкі і адмове ў гарантыйным рамонце.

Заўсёды правярайце і далівайце ўзровень алею перад запускам.






ПАЛІВА

Ёмістасць паліўнага бака: 1 л.

Зняць вечка заліўной гарлавіны і праверыць узровень паліва. Заліць паліва ў бак, калі узровень паліва нізкі. Заліваць паліва акуратна, пазбягаючы перапаўненні і пераліву. На горлачку заліўной гарлавіны не павінна быць падцёкаў паліва.



мал. 10

УВАГА!!!

Бензін - лёгкаўзгаральнае вадкасць і яго выпарэнні могуць падарвацца і прывесці да сур'ёзных траўмаў і смяротным выпадкам. Выконваць надзвычайную асцярожнасць пры працы з бензінам.



ЗАХОЎВАЦЬ У МЕСЦАХ НЕ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ! Запраўка паліва павінна ажыццяўляцца ў добра вентыляваным месцы пры спыненым маторы. Не паліць, не дапушчаць адчыненага агню ці іскрэнне ў памяшканні, дзе выконваецца запраўка матора ці захоўвавацца бензін. Пазбягаць працяглага контакту бензіну са скурай.




Пасля залівання паліва, старанна закруціць вечка бака. Пры пераліванні некаторай колькасці бензіну, перед запускам матора працерці насуха ўсе падцёкі паліва.

АБСЛУГОЎВАННЕ ПАВЕТРАНАГА ФІЛЬТРА

Рэгулярна правярайце стан і чысцінё паветранага фільтра. Забруджаны паветраны фільтр можа перашкаджаць паветранаму струменю ў карбюратор, прыводзячы да зніжэння прадукцыйнасці матора. Праз пашкоджаны паветраны фільтр магчыма трапленне бруду ў матор, што прыводзіць да хутчэйшага яго зношванню.

Ачыстка фільтра на мал. 11.

Націсніце на зашчапкі (2) на вечку (1) і зніміце яе. Выцягніце якія фільтруючы элементы (3),(4).Праверце фільтруючы элементы. Пры выяўленні пашкоджанняў, заменіце іх. Ачысціце ці заменіце фільтр пры моцным забруджванні. Ачыстка элемента паветранага фільтра вырабляеце ў слабамыльным растворы. Затым высушыце. Прамакніце ў свежым маторным алеі і добра адцісніце, выдаліўшы лішкі алею.Скрынку (5), у якую манціруеца фільтр, працярыце вільготнай анучай. Сачыце за тым, каб бруд ад фільтра не патрапіла ў адтуліну карбюратора (6). Усталюеце фільтр на месца і зашчапіце вечка.



мал. 11

УВАГА!!! Праца з маторам без паветранага фільтра або з пашкоджаным фільтрам можа прывесці да хуткага зносу матора.





СВЕЧКА ЗАПАЛЬВАННЯ

Неабходна выкарыстоўваць свечку запальвання толькі рэкамендаванага тыпу з адпаведным дыяпазонам нагрэву(мал.12).
Рэкамендуемы тып свечкі -F6RTC.

Праверце даўжыню разъбы. Занадта доўгая можа пашкодзіць матор.


Пераканайцеся, што электроды чыстыя і усталяваны правільны зазор (0.7-0.8 мм).




мал. 12

Для замены свечки:

- Адлучыце кабель свечкі (мал.13).
- Выхруціце свечку пры дапамозе спецыяльнага ключа (13а).
- Агледзіце свечку і пры неабходнасці, пачысціце яе.
- Укруціце свечку ўручную, каб не сарваць разъбу, а затым зацягніце яе(13б). Недастаткова закрученая свечка можа пашкодзіць разъбу ў маторы.



мал. 13



мал. 14

Пры паслабленні преднатяжения рычага прывада колаў, неабходна нацягнуць які адпавядзе трос, пакруціўшы гайку - гл. мал. 14(а).

Перыядычнасць і своечасовасць правядзення тэхнічнага абслугоўвання дапаможа захаваць газонакасілку ў працоўным стане на працягу доўгіх гадоў службы.

Праводзіце тэхнічны агляд і рэгулярнае абслугоўванне ў адпаведнасці з рэкамендацыямі ў табліцы (стар. 46, 47).

**Увага! Неабходна выконваць рэкамендаваны графік працы з бензакасілкай для стабільнай і безаварыйнай службы.
Рэкамендуемы: абмежаваць бесперапынны час працы да 40 хвілін (пасля абкаткі). Затым патрабуецца зрабіць 20-хвілінны перапынак (пры заглушаным рухавіку). Доўгая праца на халастых і няпоўных аbaraчэннях - ЗАБАРОНЕНА!**





ЗАХАВАННЕ ПЕРАДПІСАННЯ Ў ДАНАГА КІРАЎНІЦТВА

Газонакасілкі HYUNDAI праходзяць абавязковую сертыфікацыю ў адпаведнасці з Тэхнічным Рэгламентам аб бяспечныя машын і абсталяванні.

Выкарыстанне, тэхабслугоўванне і захоўванне газонакасілкі HYUNDAI павінны ажыццяўляцца сапраўды, як апісаны ў гэтай інструкцыі па эксплуатацыі.

Інфармацыя аб даце вырабу і серыйны нумар змяшчаюцца ў гарантыйным талоне. Гарантыйны талон з'яўляецца неад'емнай часткай гэтага кіраўніцтва карыстальніка.

Вытворца не нясе адказнасць за ўсе пашкоджанні і шкоду, выкліканыя невыкананнем указанняў па тэхніцы бяспекі, указанняў па тэхнічным абслугоўванні.

Гэта, у першую чаргу, распаўсюджваецца на:

- выкарыстанне выраба не па прызначэнні;
- выкарыстанне не дапушчаных вытворцам змазачных матэрыялаў, бензіну і маторнага масла;
- тэхнічныя змены вырабу;
- ускосныя страты ў выніку наступнага выкарыстання вырабу з няспраўнымі дэталямі.

Усе працы, прыведзеныя ў раздзеле "Тэхнічнае абслугоўванне" павінны рабіцца рэгулярна. Калі карыстач не можа выконваць гэтыя працы па тэхабслугоўванні сам, або мае пытанні па выкананні іншых прац, тое варта звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.

Поўны спіс адрасоў аўтарызаваных сэрвісных цэнтраў Вы зможаце знайсці на нашым афіцыйным інтэрнет-сایце:

<http://hyundaipower-belarus.com>

Вытворца не нясе адказнасці ў выпадку ўрону з-за пашкоджання ў выніку нявыкананых работ па тэхабслугоўванні.

Да такіх пашкоджанняў, акрамя ўсяго іншага, адносяцца:

- Каразійныя пашкоджанні і іншыя наступствы няправільнага захоўвання;
- Пашкоджанні і наступствы ў выніку прыменення неарыгінальных запчастак;
- Пашкоджанні з прычыны работ па тэхабслугоўванні і рамонце, якія праводзіліся неўпаўнаважанымі спецыялістамі.



ГРАФІК ТЭХНІЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ

Вузел	Дзеянне	Пры кожным запуску	Пасля першых 20 гадзін працы	Кожны 6 месец ауці працаі праз 50 гадзін працы	Кожны год ці праз 300 гадзін працы	Пры пашкоджанні/ паломкы/ неабходнасці замены
Маторнае масла	Праверка ўзроўню	●				
	Замена		●	●		●
Паветраны фільтр**	Праверка	●				
	Ачыстка			●		
	Замена				●	●
Свечка запальвання	Праверка і рэгулюванне			●		
	Замена				●	●
Іскрагасільнік *	Ачыстка				●	●
Частата кручэння на халастым ходу	Праверка і рэгулюванне				●	
Цеплавыя зазоры клапанаў *	Праверка і рэгулюванне				●	●
Камера згарання*	Ачыстка				●	●
Паліўны фільтр	Замена				●	●
Паліваправод	Праверка	●				
	Замена				●	●
Трасы	Праверка	●				
	Рэгулюванне			●	●	●
Падышыпнікі колаў*	Праверка-эмазка			●		●
Восі прывада	Праверка-эмазка			●		●
Рэжучae абсталіяванне*	Праверка	●				●
	Завострыванне/ балансаванне*				●	

* - Рэкамендуецца звяртацца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр HYUNDAI. УВАГА!

** - Інтэрвалы паміж праверкамі і тэхнічным абслугоўваннем скарачаюцца пры эксплуатацыі ва ўмовах падвышанай запыленасці.

Невыкананне перыядычнасці тэхнічнага абслугоўвання можа прывесці да паломкі рухавіка, што не будзе гарантыйным выпадкам.



Кіраўніцтва карыстальніка
Бензінавая газонакасілка

Регламент техніческага обслуживания для получения Расширенной гарантии 2 года

- Выконваеца самастойна, згодна з інструкцыяй па эксплуатацыі.
- Для правядзення рэгламентных прац звязтайдзеся ў аўтарызованыя цэнтры HYUNDAI. па адрасе: Мінскі р-н., в. Цнянка, пер. Радужны, д.4, к.1. Тэл.: 8033-6302930 г. Мінск, вул. Малы Трасцянец, 74А, заезд з вул. Сяліцага. Тэл. 8029-1397778

Вузел	Дзеянне	Пры кожным запуску	Пасля першых 20 гадзін працы	Кожны 6 месец ауці працы праз 50 гадзін працы	Кожны год ауці працы праз 300 гадзін працы
Маторнае масла	Праверка ўзроўню	•			
	Замена		•	•	
Паветраны фільтр (мыіка ў мыльнай вадзе, пры пашкоджанніх - замена)**		•			
	Ачыстка			•	
	Замена				•
Свечка запальвання	Праверка і рэгуляванне			•	
	Замена				•
Іскрагасільнік *	Ачыстка				•
Частата кручэння на халастым ходу	Праверка і рэгуляванне				•
Цеплавыя зазоры клапанау *	Праверка і рэгуляванне				•
Камера згарання*	Праверка				•
	Ачыстка пры неабходнасці				•
Паліўны фільтр	Замена				•
Паліваправод	Праверка	•			•
	Замена				•
Трасы	Праверка	•			•
	Рэгуляванне			•	•
Падшыпнікі колаў*	Праверка-змазка			•	•
Восі прывада	Праверка-змазка			•	•
Рэжукае аbstалаиванне*	Праверка	•			•
	Завострыванне/балансаванне*				•

*- Рэкамендуеца звязтадца ў аўтарызованы сэрвісны цэнтр HYUNDAI. УВАГА!

**- Інтэрвалы паміж праверкамі і тэхнічным абслугоўваннем скірдаючыца пры эксплуатацыі ва ўмовах падвышанай запыленасці.

Невыкананне перыядычнасці тэхнічнага абслугоўвання можа прывесці да паломкі рухавіка, што не будзе гарантыйным выпадкам.



НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕРЫ ПА ІХ УСТАРАНЕННЮ

ПРАБЛЕМА	МЕРЫ ПА УСТАРАВАННІ ПРАБЛЕМЫ
Рухавік не заводзіцца	<p>Праверце паліва (колькасць, свежасць, адсутнасць вады ў паліве і інш.). Выкарыстоўвайце толькі чысты, свежы бензін). Праверце алей (колькасць: пераліў-недахоп, чысціня, свежасць).</p> <p>Праверце, ці далучаны провад да свечкі запальвання.</p> <p>Праверце, ці правільнасць працы органаў кіравання абсталявання.</p>
Рухавік глухне	<p>Засцерагальны тормаз газнакасілкі ўсталяваны ў становішча ТАРМОЗ</p> <p>Праверце правільнасць усталёўкі ахоўных блакіровак абсталявання</p> <p>Праверце алей (колькасць: пераліў - недахоп; чысціня, свежасць)</p> <p>Выміце свечку запальвання і пераканайцеся, што на яе не падае алей з цыліндра</p> <p>Праверце, ці зараджаны акумулятар (толькі для рухавіка з электрастартарам)</p> <p>Пераканайцеся ў адсутнасці паломак з ніжняга боку газонакасілкі*</p>
Рухавік дыміць	<p>Праверце ўзровень алею (ці не перапоўнены)</p> <p>Праверыць правільнасць усталёўкі паралонавага паветранага фільтра і яго стан</p>
Вібрацыя газонакасілкі падчас працы	Праверце, ці не пашкоджаны нажы*
Вібрацыя	<p>Праверце, ці не пагнуты каленчаты вал*</p> <p>Пераканайцеся ў адсутнасці пашкоджання вузла мацевання нажоў*</p> <p>Пераканайцеся ў адсутнасці сасплененых мантажных нітаў/або зламаных зварных злучэнняў*</p>
Самаадвольны прыпынак рухавіка	<p>Праверерыць узровень паліва</p> <p>Праверыць паступленне паветра праз вентыляцыйныя адтуліны ў вечку паліўнага бака.</p>

* ВАЖНА! Пры правядзенні прац, патрабавальных перакульванні газонакасілкі, адлучайце провад свечкі запальвання і пераварочвайце яе такім чынам, каб свечка апынулася зверху.

Пры неабходнасці дадатковага абслугоўвання неабходна звярнуцца ў мясцовы аўтарызаваны сервісны цэнтр HYUNDAI.



КРЫТЭРЫІ ЛІМІТАВЫХ СТАНАЎ

Крыгтэрыямі лімітавага стану выраба лічацца паломкі (знос, карозія, дэфармацыя, старэнне, расколіны ці разбурэнні) вузлоў і дэталяў ці іх сукупнасць пры немагчымасці іх ухілення ва ўмовах аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах HYUNDAI арыгінальнымі дэталямі ці эканамічной неметазгоднасць правядзення рамонту. Прылада і яго дэталі, якія выйшлі са строю і не падлягаюць рамонту, неабходна здаць у спецыяльныя прыёмныя пункты па ўтылізацыі. Глядзіце раздзел «УТЫЛІЗАЦЫЯ» стар.

ЗВЕСКІ АБ КВАЛІФІКАЦЫІ АБСЛУГОЎВАЕ ПЕРСАНАЛУ

Працаўца з газонакасілкай дазваляеца толькі карыстальнікам, якія прачытаў інструкцыю па эксплуатацыі. Ні ў якім разе нельга давяраць кіраванне прыладай дзесям. Дадзены аппарат не прызначаны для выкарыстання асобамі з паніжанымі фізічнымі, сэнсарнымі ці разумовымі здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх жыццёвага досведу ці ведаў. Рамонты павінны рабіцца толькі кваліфікованымі спецыялістамі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах «HYUNDAI».

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ

Умовы гарантый пералічаны ў гарантыйным талоне вырабу. Тэрмін бясплатнага гарантыйнага рамонту складае 12 месяцаў і сапраўдны пры выкананні прадпісанняў і рэкамендацый сапраўднай інструкцыі па эксплуатацыі. Тэрмін эксплуатацыі – 5 гадоў.

Магчыма падоўжыць гарантыйны тэрмін на газонакасілкі HYUNDAI з бензінавым рухавіком да 2 (двух) гадоў з дня пакупкі вырабу. Бясплатны гарантыйны рамонт выраба HYUNDAI будзе зроблены праз аўтарызаваныя сэрвісныя цэнтры пры абавязковым выкананні наступных умоў: выкарыстанне выраба фізічнай асобай выключна для асабістых патрэб, у некамерцыйных метах; праходжанне перыядычнага ПЛАТНАГА абслугоўвання вырабу ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры не радзей 1 (аднаго) разу ў год з абавязковай адзнакай у гарантыйным талоне. Невыкананне хаяць бы адной з вышэйпералічаных умоў можа прычыніцца адмовы ў падаўженні гарантый. Падрабязнасці на сایце <http://hyundaipower-belarus.com>.

Гарантый не распаўсюджваецца на дэталі, якія выйшлі з ладу з прычыны нармальнага зноса, а таксама на хутка якія зношваюцца дэталі і расходныя вузлы, напрыклад, тримерныя шпулькі, травазборнікі, ручныя стартеры, пластыкавыя часткі, тросы кіравання, паветраныя, паліўныя, алейныя фільтры, рэжучыя нажы, амартызатары, поршневыя кольцы, свечкі запальвання і г.д., а таксама на дэталі, тэрмін службы якіх залежыць ад рэгулярнага тэхнічнага абслугоўвання.

УВАГА! Вырабы прымаюцца ў сэрвісны цэнтр чыстымі, толькі ў сабранным выглядзе, а таксама поўнасцю ў камплектаванымі. **УВАГА!** Праверце наяўнасць у кіраўніцтве па эксплуатацыі гарантыйнага талона, адсутнасць механічных пашкоджанняў. Пераканайцеся, што ў гарантыйным талоне пастаўлены: штамп магазіна, дата продажу і подпіс прадаўца.



ПРАВІЛЫ ТРАНСПАРТУВАННІ I ЗАХОЎВАННІ

- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і жывёл!
- Прывада ва ўпакоўцы вытворцы можна транспартаваць усімі відамі крытага транспорту пры тэмпературы паветра ад -10 да + 40 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы +25 ° С). На транспартных сродках бензакасілку засцерагайце ад перакульвання, пашкоджанні і праліванні паліва. Пры транспартаванні павінны быць выключаны любыя магчымыя ўдары і перасоўванні пакавання з прыладай усярэдзіне транспартнага сродку.
- Захоўвайце бензакасілку ў разабраным стане ў сухім месцы, удалечыні ад магчымых крыніц цяпла і ўзгарання, такіх як печ, газавы бойлер, і інш., у недаступным для дзяцей месцы, у недаступным для дзяцей месцы, выключаючы трапленне прымых сонечных прамянёў, пры тэмпературы ад + 5 да + 35 ° С, і адноснай вільготнасці не больш за 80% (пры тэмпературы +25 ° С).
- Магчымыя няспраўнасці варта ўхіляць перад усталёўкай выраба на захоўванне, каб затым, скарыстаўшыся вырабам, пазбегнуць паломак ці траўмаў.
- Прывада, інструкцыю па эксплуатацыі, і ўсе камплектавальныя дэталі варта захоўваць на працягу ўсяго тэрміна эксплуатацыі.

УТЫЛІЗАЦЫЯ

- Па заканчэнні тэрміна службы, прывада павінна быць утылізавана ў адпаведнасці з нормамі, правіламі і способамі, якія дзейнічаюць у месцы ўтылізацыі бытавых прыбораў.
- Дадзеная прывада і камплектавальная вузлы выраблены ў бліспечных для навакольнага асяроддзя і здароўі чалавека матэрыялаў і рэчываў.
- Для прадухілення негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, па канчатку выкарыстання прывады, альбо па заканчэнні тэрміна яго службы, або яго непрыдатнасці да далейшай эксплуатацыі, прывада падлягае здачы ў прыёмныя пункты па перапрацоўцы металалому і пластмас.
- Утылізацыя прывады і камплектавальных вузлоў складаецца ў яго поўнай разборцы і наступнай сартаванню па выглядах матэрыялаў і рэчываў, для наступнай пераплаўкі ці выкарыстанні для другаснай перапрацоўкі.
- Утылізацыя прывады павінна быць праведзена без нанясення экалагічнай шкоды навакольнаму асяроддзю, у адпаведнасці з нормамі і правіламі, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Міністэрства саюза.
- Тэхнічныя вадкасці (паліва, алей) неабходна ўтылізаваць асобна, у адпаведнасці з нормамі ўтылізацыі адпрацаваных нафтапрадуктаў, якія дзейнічаюць у месцы ўтылізацыі.
- Не вылівайце адпрацаваны алей у каналізацыю ці на зямлю. Адпрацаваны алей павінен злівацца ў спецыяльныя ёмістасці і адпраўляцца ў пункты збору і перапрацоўкі адпрацаваных алеяў.

Бензінавая газонакасілка HYUNDAI праходзяць абавязковую сертыфікацыю і адпавядаюць патрабаванням: ТР МС 010/2011 "Аб бяспечы машин і абсталявання"; ТР МС 020/2011 "Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў".

Контактная информация:

Импортер в Беларуси:
ООО «ЭландБелИмпорт»
220053, г. Минск,
ул. Будславская, 23/1, комната 2
info@eland.by

Імпартэр у Беларусі:
ТАА «ЭландБелІмпорт»
220053, г. Мінск,
вул. Будслаўская, 23/1, пакой 2
info@eland.by

Importer to Belarus:
LLC "ElandBellimport"
220053, Minsk,
st. Budslavskaya, 23/1, room 2
info@eland.by